

НАШ АБАВЯЗАК -- СТАЦЬ УДАРНІКАМІ ІДЭАЛА ГІЧНАГА ФРОНТА

Мастацкая літаратура ў Савецкім Саюзе з"яўляеца магутнейшай зброяй у барацьбе за ўрачыстасць перамогі сацыялізма, у барацьбе з класавым ворагам, які перад сваім сконам шалёна ўздыбліваеца і скарыстоўвае ўсе сродкі шкодніцтва, сабатажу, паклёпу, маны і выла зак супраць дыктатуры пралетарыята, супраць дасягнутых пад кірауніцтвам партыі большавікоў гістарычных, поўных геройкі заваявання.

Беларуская савецкая літаратура, знаходзячыся ў стэпе свайго далейшага бурнага росту, з"яўляеца актыўна-дзейнай сілай на ўсіх дзяялінках барацьбы за пераможны ход сацыялістычнага будаўніцтва. У развароце гэтае барацьбы работнікі літаратуры ідэйна загартоўваюцца, творчасць іх становіцца якасна вышэйшай, а, значыць, яна і ўзмацняеца, як зброя класавых баёў.

Вылазкі буржуазна-нацыяналістычных кулацкіх элементаў на літаратурным фронце, спробы іх разгарнуць сваю контррэвалюцыйную дзейнасць /Сідарэнка, Баранавых, Нікановіч, Лужанін, Калюга, Таўбін, Сакалоўскі/ атрымалі скрышальны ўдар. Збраяносцы нацдэмаўшчыны раззброены. Сталёвы поступ будаўнікоў сацыялізма бязлітасна іх дабівае ўшчэнт.

Усе лепшыя таленавітыя сілы нашай літаратуры не раз заяўлялі пра сваю адданасць справе рабочага класа і ў іх заявах гучаў гонар жыць і быць творцамі ў гэты вялікі гістарычны час стварэння новага сацыялістычнага свету.

Гістарычную гадавіну пастановы ІК Усе КП/б/ пралетарская і савецкая літаратура сустракае з выдатнымі дасягненнямі.

За першы год ССП БССР мы маем цэлы рад сур'ёзных, па сваіх

якасцях, твораў, якія адыгрываюць вялікую выхаваўчую мабілізацыйную ролю, ролю ўздзейння на масы, творы, якія ў наглядных вобразах паказваюць нашу сапраўднасць.

За першы год ССП БССР мы маём -- "Мядзведзічы" Крапівы -- раман, у якім аўтару ўдалося ў значнай ступені правільна і не без сакавітых фарбаў, хоць асобнымі мясцінамі залішне расцягнута, паказаць людзей, іх барацьбу за рост калгаснага руху.

На гэтую ж тэматыку раман М.Зарэцкага "Вязьмо", твор, нягледзячы на памылкі, што вынікаюць, дзякуюць метаду дробнабуржуазнага рамантызму, на пазіцыяй якога яшчэ стаіць аўтар, чытаецца з цікаўнасцю, па сваёй ідэйнай накіраванасці працуе на нас і з"яўляецца значным творчым дакументам у перабудове самога пісьменніка.

Раман і асабліва п"еса "Бацькаўшчына" К.Чорнага, якая карыстаецца вартым поспехам у рабочага гледача, правільна вырашае, трапнымі сродкамі мастака, праблему сацыялістычнай бацькаўшчыны. Асабліва з мастацкай пераканальнасцю аўтар паказвае фармаванне палітычнай свядомасці Леапольда Гушкі /асноўны герой рамана і п"есы/ на матэрыйле дарэвалюцыйнага часу, разбіваючы нацыяналістичную атруту, якой была прасякнута праблема "Маці-Радзімы!"

Значны творчы рост мы наглядаем у камсамольскага пісьменніка Б.Мікуліча ў ягонай аповесці "Ускраіна" і драматычным апавяданні "Рот фронта". Кніга "Наступ на горны" Цішкі Гартнага -- удзячная спроба даць мастацкія партрэты рабочых-ударнікаў, герояў, змагароў за сацыялізм / завод "Камунар", Мінск/ і з"яўляецца вартай увагі шырокага чытача. Другая кніга рамана "Язэп Крушинскі" З.Бядулі -- хоць класава поўнасцю і правільна не ўскрываюцца корані нацдэмакратызму, аднак метка паказваеца ўся нікчэмнасць, абмежаванасць, бытавое разлажэнне нацдэмаў,

метады і харктар іх контррэвалюцыйнай дзейнасці і паказваеца гэта ў значнай ступені на падставе пэўных гістарычных падзеяў.

Выразны далейшы рост вядучага атрада савецкай літаратуры -- пралетарскіх пісьменнікаў. Другое пераапрацаванае выданне аповесці "Спалох на загонах" П.Галавача, яго асобныя апавяданні, новы раман "Праз гады", урыўкі якога друкуюцца ў "Закліку", трывогія "На чырвоных лядах" М.Лынькова, што пачалася друкам у "Полым рэвалюцыі", апавяданні "Талісман", "Салавей-разбойнік" і інш.

Безумоўныя поспехі за гэты год мы маем і ў галіне паэзіі.

"Сын партызана" М.Чарота, кніга "Паэзія" П.Броўкі, "Арка над акіянам" Глебкі, "Вайна і мір" М.Хведаровіча, "Аманал" Кулляшова, "Эпічныя фрагменты" Зарыцкага і інш.

Пашырліся рамкі тэматыкі, верш за вершам, радок за радком -- удасканалъваеца тэхніка, узвышаеца якасць, у кожнага пісьменніка вырысоўваеца свая, уласцівая толькі яму, манера, спецыфіка пісьма.

За гэты год значна выраслі маладыя кадры нашай літаратуры -- рабочых-ударнікаў, закліканых у літаратуру.

П.Швейдэль -- "Складаная справа", "Сустрэча" -- апавяданні, што друкаваліся ў "Закліку", сведчаць аб яго росце пасля нарысу з кнігі "Ударнікі", С.Нортман, Бацюшкаў, А.Туманскі, Р.Жалязняк Шаракоў, Люгоўскі, Гваздоў, Зіньковіч, Самуйлёнак, Папіш і шмат іншых таварышаў, -- яны нядаўна прышлі ў літаратуру і наша задача -- забяспечыць ім практичную дапамогу ў іх творчым росце.

Я не кажу пра яўны рост нашай драматургіі, пра той пералом, які створаны, асабліва ў апошні час, у бок разумення таго, што на даным этапе драматургія з'яўляецца важнейшым звязком літаратурнай творчасці, што на гэты ўчастак адказнай работы мабілі-

заваны сілы.

Мы маем хоць і вельмі нязначны рух у справе стварэння кінадраматургіі: "Двойчы народжаны" Р.Кобеца, сцэнарый М.Зарэцкага, П.Броўкі, А.Вольнага.

Аднак, нягледзячы на гэтыя безумоўныя дасягненні, наша літаратура яшчэ адстае ад тэмпаў сацыялістычнага росту краіны. У многіх з пералічаных твораў /а ўсіх я не пералічыў/, якія сведчаць пра рост кожнага аўтара, яшчэ шмат у іх недахопаў, яшчэ шмат голага канстатавання, рыторыкі, моманты прытулленасці палітычнага чуцця, тэхнічнай недасканаласці, наіўна-рамантычнага ўяўлення працэсаў класавай барацьбы.

Гэта з"яўляецца безумоўна хваробаю росту. Упартая работа над павышэннем свайго ідэйна-мастацкага ўзроўню, вывучэнне класікаў марксізму, авалоданне багаццямі гісторыі літаратуры, вывучэнне ўзораў мастацкай творчасці сусветнай літаратуры, пасіленне ўдзелу ў практицы сацбудаўніцтва і, кажучы, проста, больш і лепш пісаць — першачарговая задача кожнага савецкага пісьменніка.

Сучасны этап пралетарскай рэвалюцыі, этап бязлітасна-скрышальнай барацьбы з рэшткамі капіталістычных элементаў, што яшчэ карэнилца ў нашай краіне, ліквідацыя іх у імя стварэння бяскласавай грамады — патрабуе творчай і палітычнай актывізацыі пісьменнікаў. І гэтае патрабаванне ў велізарнейшай долі датычыцца работнікаў крытычнага фронта.

Мы абавязаны ў другім годзе работы ССП узняць тэмпы творчай работы, змагаючыся са штучнай паспешнасцю, якая дае ўбогую якасць прадукцыі, а праца вонкі настойліва, як сапраўдныя ўдарнікі ідэалагічнага фронта.

Есть перед нами

Огромная работа,
 Каждому человеку
 Нужное стихчество.
 Давайте работать
 До седьмого пота
 Над поднятием количества,
 Над поднятием качества.
 /Ул.Маякоўскі/.

Мы абавязаны стварыць у літаратурным асяроддзі такую творчую атмасферу, каб кожны таварыш ведаў, над чым працуе другі, дапамагчы яму, самому парапіца, разгарнуць творчую дыскусію, дабіць рэцыдывы групоўшчыны.

Мы абавязаны выйсці за рамкі БССР, устанавіць шчыльную таварыскую сувязь з пісьменнікамі іншых савецкіх рэспублік, увесці, як сістэму, пераклады лепшых твораў, абменьвацца творчым вопытам, тримаючы горда і высока сцяг пралетарскага інтэрнацыоналізма.

Мы — пісьменнікі заходняга фарпосту Савецкага Саюза — абавязаны быць на высотах класавай пільнасці, рэвалюцыйнай дбайнасці, пралетарскай чуласці і да класавага ворага непрымірымі.

Мастацкая літаратура СССР самая здаровая, выдатная, самая найбагацейшая ва ўсім свеце. Беларуская савецкая літаратура — атрад літаратуры СССР — ідзе і широка разгортваеща па шляху сацыялістычнага росквіту.

Адзначаючы першую гадавіну пастановы ЩК Усे�КП/б/, пісьменнікам прад"яўляюцца велізарныя і пачэсныя патрабаванні — даць узоры мастацкай творчасці, стварыць такія палотны — творчыя дакументы, якія былі б па сваёй сіле, пафасу, глыбіні вобраза і маштабу ідэі вартыя сіла, глыбіні і маштабу сацбудаўніцтва.

Савецкі ўрад стварыў усе ўмовы для плённай працы пісьменніка. Мы выканаем патрабаванні пралетарыята, бо намі кіруе, дапамагае і вучыць нас — наша камуністычная партыя.